



У цэнтры сталіцы — у цэнтры падзей

СТАР. 3

Калі да вас прыйшоў звярок

СТАР. 7

Што пагаршае наш зрок

СТАР. 8



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

Родная газета на роднай мове

16

МАЯ 2018 г.

СЕРАДА

№ 91 (28707)

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Фота БелТА.

На ўзроўні стратэгічнага партнёрства

Беларусь рада поспехам Таджыкістана і гатова развіваць супрацоўніцтва

Пра гэта заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на перагаворах у Душанбэ з Прэзідэнтам Таджыкістана Эмамалі Рахмонам.

Падзякаваўшы за запрашэнне прыехаць у Таджыкістан, Аляксандр Лукашэнка адзначыў: «Мы вельмі ўважліва сочым за развіццём Таджыкістана. Мяне асабліва радуе тэмпы, з якімі развіваецца краіна. Я заўсёды з задавальненнем адзначаю, што па тэмпах развіцця вы пераўзыходзіце Кітайскую Народную Рэспубліку. Я асабіста вельмі хачу, каб Таджыкістан стаў у шэраг самых развітых і перадавых краін, таму што ваш старажытны вялікі народ гэтага заслугоўвае. Вельмі шмат вы для гэтага зрабілі. А я тут для таго, каб умацаваць нашы сувязі», — адзначыў беларускі лідар. Ён таксама звярнуў увагу на паспяховую рэалізацыю задумкі па правядзенні ў Душанбэ бізнес-форуму з удзелам не толькі дзелаваў колаў Беларусі і Таджыкістана, але і прадстаўнікоў іншых краін рэгіёна.

У сваю чаргу Эмамалі Рахмон падкрэсліў, што Беларусь з'яўляецца адным з ключавых партнёраў Таджыкістана, выказаўшы ўпэўненасць, што візіт Прэзідэнта Беларусі даасць новы імпульс адносінам цеснай дружбы і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва дзвюх краін.

На перагаворах у пашыраным складзе Беларусі і Таджыкістан дамовіліся вывесці адносіны на ўзровень стратэгічнага партнёрства. «Думаю, гэта будзе добрая аснова для развіцця нашых адносін па ўсіх напрамках, пачынаючы ад эканомікі і заканчваючы культурай», — заявіў кіраўнік беларускай дзяржавы, звярнуўшы ўвагу на захаванне папярэдніх тэндэнцый па павелічэнні двухбаковага тавараабароту ў гэтым годзе. Паспяхова развіваецца супрацоў-

ніцтва ў галіне прамысловай кааперацыі. На працягу працоўнага тыдня ў Таджыкістане адбудзецца шэраг буйных мерапрыемстваў, прысвечаных Беларусі. Сярод іх — нацыянальная выстаўка і другі Міжнародны бізнес-форум «Беларусь — Таджыкістан — Афганістан». «Мы гатовыя сур'ёзна працаваць у Таджыкістане, ствараць з вамі сумесныя вытворчасці на ўвесь рэгіён. Мы яшчэ шмат знойдзем напрамкаў для нашага супрацоўніцтва. Галоўнае, што ў нас ёсць давер адно да аднаго. Гэта тая аснова, на якой мы можам будаваць адносіны», — падкрэсліў беларускі лідар.

Асаблівы акцэнт падчас перагавораў быў зроблены на пытаннях развіцця гандлёва-эканамічнага і інвестыцыйнага супрацоўніцтва. Гаворка ішла аб павелічэнні аб'ёму і дыверсіфікацыі структуры двухбаковага тавараабароту. Па выніках перагавораў Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь гатова да актыўнай працы з Таджыкістанам па ўсіх напрамках, што краіны аб'ядноўвае імкненне знайсці надзейных дзелаваў партнёраў і выбудаваць доўгатэрміновыя адносіны.

Прэзідэнт упэўнены, што далейшаму дынамічнаму развіццю адносін паслужыць падпісаная дарожная карта супрацоўніцтва Беларусі і Таджыкістана на 2019—2020 гады, у якой закладзены шырокі спектр напрамкаў ўзаемадзейня.

Эмамалі Рахмон па выніках перагавораў зазначыў: «Для Таджыкістана Беларусь была і застаецца важным партнёрам у сістэме міжнародных адносін. Адносіны дзвюх краін развіваюцца па нарастаючай».

Па выніках афіцыйных перагавораў у Душанбэ лідары дзвюх краін прынялі сумесную заяву. У дакуменце бакі пацвердзілі гатоўнасць да ўмацавання палітычнага дыялогу, намяцілі шляхі далейшага развіцця беларуска-таджыкскіх адносін і ўзаемадзе-

яння па найважнейшых пытаннях міжнароднага парадку дня.

Вялікая ўвага ў сумеснай заяве ўдзяляецца тэматыцы гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. Прэзідэнты падкрэслілі прыярытэтнае значэнне ўзаемадзейня ў гэтай сферы і выказалі імкненне да яго пашырэння з улікам інтарэсаў бакоў. Бакі таксама дамовіліся заахвочваць інвестыцыйную дзейнасць па стварэнні сумесных вытворчасцяў, працягваць удасканальваць умовы для работы беларускіх і таджыкскіх інвестараў, прымаць практычныя меры па рэалізацыі праектаў у горна-металургічнай і будаўнічай галінах, у лёгкай і харчовай прамысловасці, у сферах сельскагаспадарчай кааперацыі і лагістыкі. Выказана двухбаковая зацікаўленасць у пашырэнні ўзаемадзейня паміж рэгіёнамі як эфектыўнай формы ўмацавання ўзаемаадносін, у стварэнні неабходных умоў для развіцця прамых сувязяў паміж гаспадарчымі суб'ектамі.

Пацверджана таксама зацікаўленасць у далейшым развіцці ўзаемадзейня ў сферах адукацыі, навукі і тэхнікі, культуры і мастацтва, аховы здароўя, спорту і турызму.

У сумеснай заяве таксама гаворыцца аб ўзаемадзейні на міжнародных пляцоўках, падкрэслена імкненне да садзейнічання ўмацаванню міру, бяспекі і стабільнасці ў рэгіянальным і міжнародным маштабах. Адзначана рашучасць ўмацоўваць супрацоўніцтва ў сферы барацьбы з тэрарызмам, экстрэмізмам, наркатрафікам, незаконным гандлем зброяй.

Пасля афіцыйных перагавораў з прэзідэнтам Таджыкістана Аляксандр Лукашэнка ўсклаў вянок да помніка Ісмаілу Самані.

Таксама кіраўнікі дзяржаў наведлі Нацыянальную выстаўку Беларусі, якая адкрылася ў Душанбэ.

Паводле БелТА.

■ У лічбавым фармаце

АД БЕСПІЛОТНІКАЎ ДА КАСЦЮМА ВІРТУАЛЬНАЙ РЭАЛЬНАСЦІ

У сталіцы пачала сваю работу 25-я міжнародная выстаўка «Tibo». На працягу выставачнага тыдня кампанія з 15 краін свету прадставіць тут свае апошнія дасягненні ў сферы інфармацыйных тэхналогій. Планаецца, што ў працэсе шматлікіх пленарных пасяджэнняў і дыскусій з экспертамі ў IT-сферы тут змогуць выпрацаваць эфектыўныя падыходы ў лічбавай трансфармацыі Беларусі і пераходзе яе на новы ўзровень укаранення інвацый у эканоміку.



Фота БелТА.

СТАР. 2

Аб чым будуць гаварыць і што дэманстраваць на выстаўцы «Tibo-2018»

Шопінг у Парыжы



Фота Анастас Кішчэнка.

Васьмігадовая Валерыя УРУБЛЕЎСКАЯ ў вёсцы Парыж Пастаўскага раёна.

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

АДКРЫТЫ КРЫМСКІ МОСТ — САМЫ ДОЎГІ Ў РАСІІ І САМЫ ДАРАГІ Ў СВЕЦЕ



15 мая 2018 года з удзелам прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна адбылася цырымонія адкрыцця аўтадарожнай часткі транспартнага пераходу цераз Керчанскі праліў, які злучае паўвостраў Крым і мацерыковую Расію. Агульная даўжыня моста — 19 кіламетраў. Гэта самы працяглы мост у Расіі. Але пры добрым руху праезд з аднаго берага на другі займае ўсяго 15—20 хвілін. Агульная прапускная здольнасць моста — да 40 тысяч аўтамабіляў у суткі. Пешаходныя зоны і веладарожкі не прадугледжаныя. Паралельна аўтамабільнай трасе на мосце размешчана і чыгуначная траса, якая будзе ўведзена ў эксплуатацыю ў 2019 годзе. Крымскі мост аказаўся ў два з лішнім разы даражэйшым за самую доўгую пераправу ў свеце, якую пабудавалі ў Кітаі. Калі там на адзін метр моста было выдаткавана ў сярэднім 8,8 тысячы долараў, то ў Расіі — у сярэднім больш за 200 тысяч долараў. Кошт праезду па Крымскім мосце для ўсіх відаў транспарту роўны нулю. А вось штогадовая ахова моста ўлічана падаткапалачельшчыкам у капеечку. Ахова транспартнага пераходу будзе каштаваць дзяржаве кожны год каля 100 мільёнаў расійскіх рублёў.

100 000 ДОЛАРАЎ ПААБЯЦАЛІ ТАМУ, ХТО ПАДАРВЕ АДКРЫТАЕ Ў ІЕРУСАЛІМЕ ПАСОЛЬСТВА ЗША

ISSN 1990 - 763X



Арганізацыя «Студэнты — барачыёны за справядлівасць», якая дзейнічае ў Іране, апублікавала ў інтэрнэце лістоўку, што заклікае падаваць адкрытае налягавішча ў Іерусаліме пасольства ЗША. Тым, хто гэта зробіць, абяцаюць

грашовую ўзнагароду ў памеры 100 тысяч долараў, перадае NEWSru Israel. Лістоўка на фарсі і англійскай мове апублікаваная, напрыклад, на іранскім навінавым аграгатары Khabarone. Нагадаем, урачывая цырымонія адкрыцця пасольства ЗША ў Іерусаліме адбылася 14 мая — у 70-ю гадавіну абвешчання дзяржавы Ізраіль. У ёй прынялі ўдзел каля 800 ганаровых гасцей, у тым ліку прэзідэнт Ізраіля Рэўвен Рывлін, кіраўнік урада Беньямін Нетаньяху, дачка прэзідэнта ЗША Іванка Трамп і яе муж Джарэд Кушнер. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп даслаў прывітальнае відэа. У сувязі з адкрыццём амерыканскага пасольства ў Іерусаліме ўзмацніліся пратэсты палесцінцаў на мяжы сектара Газы і Ізраіля. У апошнія дні ў сутыкненнях паміж ізраільскімі вайскоўцамі і палесцінцамі загінулі дзясяткі чалавек.

ПАЎНОЧНАЯ КАРЭЯ ПРЫСТУПІЛА ДА ДЭМАНТАЖУ ЯДЗЕРНАГА ПАЛІГОНА ПХУНГЕРЫ

Паўночная Карэя пачала дэмантаж збудаванняў на тэрыторыі ядзернага палігона Пхунгеры на паўночным усходзе краіны, паведамляе ТАСС са спасылкай на справаздачу даследчай групы пры Універсітэце імя Джонса Хопкінса, якая базуецца ў ЗША. У заяве сцвярджаецца, што да такой высновы амерыканскія эксперты прыйшлі, прааналізаваўшы спадарожнікавыя здымкі, зробленыя 7 мая. Пры гэтым даследчыкі адзначылі, што больш значныя збудаванні вакол аб'екта пакуль застаюцца некранутымі, а ўваходы ў тунэл па-ранейшаму адкрыты. Эксперты мяркуюць, што ўсё гэта звязана з надыходзячымі мерапрыемствамі па публічным закрыцці Пхунгеры, якое намерана на канец мая. Яны будуць уключаць у сябе падрыхтоўку работ з мэтай ліквідацыі тунэляў. Аб дэмантажы палігона Пхеньян і Сеул дамовіліся 27 красавіка на міжкарэйскім саміце. Пхеньян абвясціў, што палігон будзе закрыты 23—25 мая і гэта будзе ўрачыстая цырымонія, куды дапусцяць журналістаў з п'яці краін: ЗША, Кітая, Вялікабрытаніі, Паўднёвай Карэі і Расіі. У які канкрэтна дзень пройдзе цырымонія, залежыць ад умоў надвор'я. Тэхнічная падрыхтоўка да гэтага працэсу ўжо пачатая.

КОРАТКА

Рэальныя нааўныя грашовыя даходы насельніцтва Беларусі ў I квартале 2018 года склалі 107,6 % да ўзроўню I квартала 2017-га.

Беларуская АЭС укамплектавана спецыялістамі для запуску першага энергаблока. Зараз на прадпрыемстве працуе 1176 чалавек, у тым ліку 783 работнікі з ліку эксплуатацыйнага персаналу цэхаў і аддзелаў.

Спектакль «Радзіва «Прудок» пачынае сцэнічнае жыццё ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы. Прэм'ера прызначаная на 16 і 17 мая.

Брыгада галандскіх арбітраў будзе судзіць фінальны матч Лігі Еўропы паміж іспанскім «Атлетыка» і французскім «Марселем», які адбудзецца сёння ў Ліёне.

Больш за 940 карупцыйных злачынстваў выяўлена ў Беларусі з пачатку года. Самае частае — атрыманне хабару. Такіх спраў 437.

■ Па сутнасці

РЭЧАІСНАСЦЬ І РУСАЛЧЫНЫ ХВАСТЫ

Ці прыжываецца традыцыйная культура на сучаснай глебе?

Усё часцей мы бачым рэплікі (ад французскага *replica* — копія), якія адсылаюць нас да традыцыйнай культуры. Элементы арнаменту выкарыстоўваюцца ў рэкламе. Біркі з заклікам «Купляйце беларускае!» — на гандлёвых паліцах. Раённыя фестывалі сёння прапануюць гасцям разнастайную аздабу для адпачынку — ад прысмакаў па мясцовых рэцэптах да жартаў на лубы густ.

Аднак сумясцiць аўтэнтныку і сучаснасць не так проста. Напрыклад, у Лепелі рэалізавана цудоўная ідэя са скульптурай Лепельскага цмока. І ўсё было б добра, але побач з міфалагічнай пачварай прымасціўся яшчэ адзін фальклорны персанаж. Неабазнаману турысту, можа, і ўсё



Фота Анастас Кішчэнка.

роўна, ці ёсць у бронзавай русалкі хвост, але чалавек дасведчаны адчуе, скажам так, няёмкасць, бо ў беларускім фальклоры азёрныя дзяўчаты ніякіх хвастоў не мелі. Ці важна перадаваць дакладнасць у традыцыйных сімвалах і якім чынам старыя звычкі могуць стаць бліжэй да

сучаснага чалавека? Пра гэта на старонках «Звязды» паразважалі кандыдат філалагічных навук этнограф Янка КРУК і дырэктар музея старажытнабеларускай культуры НАН Беларусі кандыдат мастацтвазнаўства Барыс ЛАЗУКА.

СТАР. 7